



ГАЗЕТА ВЫХОДЗІЦЬ РАЗ У ТЫДЗЕНЬ – ЦАРА 30 П. ФОН.

LE JOURNAL BIELORUSSIEN  
„LA PATRIE”DIE WEISSRUTHENISCHE ZEITUNG  
„DAS VATERLAND”

## ВОРГАН БЕЛАРУСКАИ НАЦЫЯНАЛЬНА ВЫЗВОЛЬНАЙ ДУМКІ

DIE WEISSRUTHENISCHE ZEITUNG „BAČKA ŠČINA“ („VATERLAND“)

Herausgeber: Vladimir BORTNIK

Postadresse: Die Weissruthenische Zeitung „Bačka Ščina“ („Das Vaterland“),

(13 b) München 19, Schliessfach 69.

Druck. „LOGOS“, Buchdruckerei u. Verl., G.m.b.H., München 19, Bothmerstr. 14

Ца на: Нямеччына: на год — 14,— м.; 6 м-цау — 7,50 м.; 3 м-цы — 4,25 м.; ЗША і Канада: на год — 8,— д.; 6 м-цау — 4,50 д.; 3 м-цы — 2,50 д.; 1 нумар — 0,20 м. Ангельшчына й Аўстралія: 39 шыл.; 21 шыл.; 12 пэз.; 1 шыл. Бельгія: 210 фр.; 120 фр.; 75 фр.; 5 фр. Францыя: 800 фр.; 450 фр.; 250 фр.; 20 фр. Аргентына: 80 пэз.; 45 пэз.; 25 пэз.; 2 пэз. Перасылка ў «Ліцкай поштатай Капітуе падвойна. Падвойныя нумары капітуюць падвойна. Падвойчыны нумары газеты разам з «Каласкамі» уважаюць за падвойныя.

Банковое кonto: Zeitung „Bačka Ščina“,  
Konto Nr. 857-125, Bay. Hypotheken- u. Wechselbank, München.

№ 7 (491)

Нядзеля, 14 лютага 1960 г.

ГОД ВЫДАННЯ 14

## ПЕРАМОГА ДЭ ГОЛЯ

Ня цэляя два гады таму назад, 13 траўня 1958 году, бунт французскіх ахвіцэраў у Альжыры на чале з генэралам Масю, старшынёю тады-ж створанага Камітэта Грамадзкага Збаўлення, працерабіў шлях да прыходу да ўлады Дэ Голя й нарадзіў пяты рэспублікі асаднікаў, з боку якіх падалі клыні «На Францыі». У выніку гэтага Францыя, якую пасылаў апошнія вайны апынулася ў стане безнадзеінага нутранага хаосу, міжснага партынага змагання ў найбліжчым часе ў Еўропе камуністычнага засілля, узвішша на шляхах нутранага аздаравлення ў ўнармаваныя сваі дачыненіні ў заморскім ўладаньні.

Прынятая вялізарная бальшынёю галасу насељніцтва 29-га верасня 1958 году новая канстытуцыя загарантавала аўтахтонаому насељніцтву заморскіх уладаньняў свободна вырашанаў свой будучы дзяржаўны лёс. Усе афрыканскія краіны Францыі, выбраўшы дзяржаўную незалежнасць, зажадалі, аднак, атакаца ў французскія супольнасці народаў за выняткам аднай заходніафрыканскай краіны Гінэ, якая поўнасцю аддзялілася ад сваіх ранейшай мэтраполій.

Асталося толькі неразвязаным найбольш скампікаванаму й цяжкага для Францыі пытанню Альжыру. Справа ў тым, што Альжыр ад даўжайшага часу ёсьць калёніяй, але інтэрнітнай часці Францыі. Апрача дзеўніц, мілёнамаў аўтахтонаага арабскага насељніцтва, у Альжыры жыве звычайна аднаго мілёна ўпрыгожаных французскіх асаднікаў, якія знаходзяцца тут ужо ад некалькіх пакаленін.

Зактыўізованы сярод Арабаў скрайны нацыяналістичны рух усім сваім астрыём быў съкіраваны супраць французскага насељніцтва Альжыру й супраць Францыі. Ужо ад некалькіх год арабскія нацыяналісты вядуць у Альжыры збройнае паўстанне супраць Францыі, якім апошнім часам кіруе альжырскі эгзильны ўрад у Эгіpte. Дзяля змагання з паўстанцамі Францыя змушана трываць у Альжыры 400 тысячай сваіх жаўнероў, а ейныя страты ў змаганні прыносяць у сярэднім 50—60 жаўнероў у тыдзень.

Абніўшы паўніню ўлады ў краіне, прэзыдэнт Дэ Голь становіча прыступіў да ўнармавання палажоўні ў Альжыры, запрапанаваўшы арабскому насељніцтву свядомнае нацыяналістичнае самавызначэнне. Альжырскія Арабы за два гады пасылаў спыненіні ім збройнай акцыі шляхам агульнага галасаванням міністру: або дзяржаўную незалежнасць у рамах французскага супольнасці народаў, або аўтаномію, або поўнае аддзяліненне ад Францыі.

Гэтая прапазыцыя Дэ Голя не задаволіла, аднак, ані альжырскіх нацыяналістых, ані французскіх асаднікаў. Першыя, успамаганы й падбухторваны іншымі арабскімі краінамі, дамагаюцца поўнай ачышчаныні Альжыру ад французскага насељніцтва, другія выказваюцца становічы супраць права на самавызначэнне для Альжыру й дамагаюцца здушэніем паўстання збройнымі сіламі.

Нядзяўні зъмены ў кіраўніцтве альжырскіх паўстанцаў абудзілі надзею развязаць канфлікт мірным шляхам. З гэтай мэтай Дэ Голь паставіў склікаць на 22 студзеня ў Парыжы альжырскую канферэнцыю з узделам прастадунікі вайсковых і цывільных уладаў. Але за некалькі дзён да гэтай важнай канферэнцыі нямецкая газета «Зюд Дойчэ Цайтунг», што выходит з Мюнхене, надрукавала інтарв’ю з французскім камандам гораду Альжыра, ведамым нам з падзеяў 1958 году генэралам Масю, які войстра скрытыкаў альжырскую паўладкту Дэ Голя ў тым самым праіві ўайсковую нясубардынацію. У сувязі з гэтым быў ён Дэ Голем адліканаў з Альжыру й пазбавлены свайго становішча.

У Віцебскай вобласці скасаваны Барысавскі, Ветрынскі й Сураскі раёны. Чатыры сельскія саветы гэтага раёну пакінуты ў складзе Берасцейскай вобласці.

Гэтакім чынам, іншымі загадам

гэты факт паслужыў беспасярэднім прычинай новага бунту, гэтым разам съкіраваны супраць Дэ Голя. 22 студзеня адбыліся ў горадзе Альжыры су-працьдэтоліўская демонстрацыя з узаемамі супраць шлях да прыходу Дэ Голя й нарадзіў пяты рэспублікі асаднікаў, з боку якіх падалі клыні «На Францыі».

У выніку гэтага Францыя, якую пасылаў апошнія вайны апынулася ў стане безнадзеінага нутранага хаосу, міжснага партынага змагання ў найбліжчым часе ў Еўропе камуністычнага засілля, узвішша на шляхах нутранага аздаравлення ўзаемамі супраць шлях да прыходу Дэ Голя.

Што-ж датычыць Эўропы ў справы заходніяе абароннае систэмы, дык Францыя ўзноў прадстаўляла-б у ёй пустое месца, а ейнае належаньне да Атлантычнага пакту было-б пастаўленое ў найлепшым выпадку пад вялікі знак запітаніні.

Гэткі абарот выпадкай мог-бы, аднак, найбольш трагічна адбіца на пазыцыях вольнага съвету ў ягоным змаганні з камуністычнай экспансіяй на такім важным съветавым адrezку, як недараўвітыя, а ў мінульты калінінскіх краін паўдэнна-ўсходнія Азіі, Сярэдняга ўсходу й Афрыкі. Правал альжырскай палітыкі Дэ Голя даў-бы Савецкаму Саюзу мноны козырь у рукі ў ягоных цверджаніях, што Захад абсалютна няздолны развязаць пытаныне калінінскіх народоў і што да спрадвядлівага развязання гэтага пытання паклікае змаганьне партыі з «буржуазным нацыяналізмам» на нацыяналістичных рэспубліках СССР мы ўжо каля сарака гадоў.

Можна сказаць, што яшчэ не пасьпела

навет добра высыхнуць хварба аддрукованы ўспомненае пастановы ЦК КПСС, як ужо ў нацыяналістичных рэспубліках партыйных стаўленікі Масквы расстались свае асьліныя вуши, каб на першыя загад кінуцца да акцыі. Праўду скажаць, яны былі пайнфармаваныя аб гэтай акцыі яшчэ задоўга да апублікавання пастановы. Як яно там на было, але першыя вынікі гэтага змагання партыі з «буржуазным нацыяналізмам» на нацыяналістичных рэспубліках СССР мы ўжо маем.

20 студзеня ў съценах Віленскага ўніверситету была скліканая рэспубліканскай нарадзе, прысьвечаная пытанню «інтэрнацыянальнага» ўзгадаваньня студэнтаў вышэйшых навучальных установ.

У працы гэтага нарады прыймаюць

частах кірунку на гэтым этапе адкрываюць перспектывы

гэтых падзеяў. Гэта можа стацца трывалым мос

таем да ўзэмнага паразуменія і давешнім

між Захадам і ягонымі былымі калёніямі — сяньніншымі незалежнымі дзяржавамі паўдэнна-ўсходнія Азіі, Сярэдняга ўсходу й Афрыкі. У гэтym вялікае

съветавае значаньне сяньниншлі ператыкі

з магістрамі Дэ Голя.

Язэп Каранеўскі

Змаганье з „буржуазным нацыяналізмам“  
завайстраваца

Разглядаючы пастанову ЦК КПСС «Аб заданнях партыйнай пропаганды ў сучасных умовах» з 9 студзеня сёлета, у папярэднім нумары «Бацькаўшчыны»

мы звярнулі ўвагу на заклік гэтага па-

станова да змагання з праіві «буржуазнага нацыяналізму» сядр нерасейскіх народоў СССР, а таксама на факт

наступу расейскага чарнасценскага рэакці

шы з аўтакладу пазнаёмім чытача «Бацькаўшчыны» з першымі крокамі на шляху гэтага прадбачанага змагання партыі, якое, як ведама, вядзеца ўжо каля сарака гадоў.

Што гэтая нарада была скліканая ў сувязі з успомненай пастановай партыі, гэта на выклікае ніякіх засыярогаў. Падчас нарады неаднаразова паклікалася на яе. Напрыклад, пішучы справа-здачу з нарады, сакратар партыйнага камітэту Віленскага ўніверситету нейкі I. Белініс усяляк чытае «павучальны» вытрымкі з гэтага пастановы ЦК КПСС.

Як можна бачыць з кароткае справа-здачы I. Белініса, на нарадзе галоўной

ўвага засыялася на праіві «буржуазнага нацыяналізму» ў вясиродзіўдзі пра-фэсарскіх кадраў, і з пасярод апошніх

— у вясиродзіўдзі прафэсарскіх кадраў грамадзка-гуманітарных навук. Гэтак

рафэсурсу Летуву «гадавала» «буржуазны нацыяналізм» як у сваім паглядзе на літаратуру й гісторыю летувіскага народу, так і на ягону мову. Бязумоўна, праз гэтага «буржуазнага нацыяналізму» прывіваўся таксама ўзмеждненім нацыяналізму разыўваўся пры да-памозе ствараных ёні этнаграфічных і

фальклёрных гурткаў, якія ў сваіх дзейнасцях становіліся на «аб'ектыўныя пазыцыі», забываючы «про клясавую прыроду ўсіх культурнага звязішча».

Быццам-бы да гэтага часу была занядбаная бацькаўшчына партыі, камісарыскіх арганізацій вышэйшых навучальных установ.

Гэтакім чынам, нарада засылае пастанову ЦК КПСС «інтэрнацыянальному» разыўваўся пры да-памозе ствараных ёні этнаграфічных і

фальклёрных гурткаў, якія ў сваіх дзейнасцях становіліся на «аб'ектыўныя пазыцыі», забываючы «про клясавую прыроду ўсіх культурнага звязішча».

Быццам-бы да гэтага часу была занядбаная бацькаўшчына партыі, камісарыскіх арганізацій вышэйшых навучальных установ.

Прычым, нарада засылае пастанову ЦК КПСС «інтэрнацыянальному» разыўваўся пры да-памозе ствараных ёні этнаграфічных і

фальклёрных гурткаў, якія ў сваіх дзейнасцях становіліся на «аб'ектыўныя пазыцыі», забываючы «про клясавую прыроду ўсіх культурнага звязішча».

Быццам-бы да гэтага часу была занядбаная бацькаўшчына партыі, камісарыскіх арганізацій вышэйшых навучальных установ.

Гэтакім чынам, нарада засылае пастанову ЦК КПСС «інтэрнацыянальному» разыўваўся пры да-памозе ствараных ёні этнаграфічных і

фальклёрных гурткаў, якія ў сваіх дзейнасцях становіліся на «аб'ектыўныя пазыцыі», забываючы «про клясавую прыроду ўсіх культурнага звязішча».

Быццам-бы да гэтага часу была занядбаная бацькаўшчына партыі, камісарыскіх арганізацій вышэйшых навучальных установ.

Гэтакім чынам, нарада засылае пастанову ЦК КПСС «інтэрнацыянальному» разыўваўся пры да-памозе ствараных ёні этнаграфічных і

фальклёрных гурткаў, якія ў сваіх дзейнасцях становіліся на «аб'ектыўныя пазыцыі», забываючы «про клясавую прыроду ўсіх культурнага звязішча».

Чаго толькі ні вярзе Прытыцкі! У вадней мясяціне ён цьвердзіць, што польская паліцыя страліла без папярэджання ў «падозрных» грамадзянай («Ніва», 26. 10. 58). У іншых-же месцах хваліца, што камуністыя арганізоўвалі дэмакратыі, у часе якіх забівалі войтаў і паліцыянтаў. Як-жа разумець тады Прытыцкага? — Паліцыя мела права страліць у кожнага грамадзяніна без папярэджання, але вось калі камуністыя рабілі дэмакратыі, забіваючы «войтаў і паліцыянтаў», дык паліцыя не страліла ў камуністых. Выходзіць, што камуністыя ў Польшчы мелі асаблівія права — магчыма гэта была ўзнагарода за ішчэчныя беларускага вызвольнага руху?..

Прытыцкі кажа далей: «Цяжка апісаць усе жахі засценкай польскай дэфэнзывы. Наўгад ці магла якай-небудзь ахранка ўва ўсім съвеце, за выключчыннем пілераўскай, збройніца звё ў выдакананыні й садызыме катаўніцтво... Незадарма вышытшыя польскія чынны ездзілі на вывучку да Гімлера й Герынга» («Ніва», 26. 10. 58).

Я далей, каб бараніць зльвэрты польскаса дэфэнзывы, які сам перанес у дваццатых і трыццатых гадох. Тады ў Нямеччыне яшчэ ні было Гітлера, а спосабы й методы катаўніцтву польскай дэфэнзывы ўжо тарнавала, бо пераняла іх ад бальшавіцкага ЧК-ГПУ. Прытыцкаму, позуна-ж, ведама, як ведама цэла му съвету, што за ўесь час існавання камунізму ў СССР, на дзеяція мільёнаў засуджаных, не знайшлося ніводнага чалавека, каб ні прызнаўся вінаватым у злачынствах, якіх ніколі не рабіў, а да якіх арыштаванага змушали прызнацца ўдакананымі спосабамі фізычнай і маральнага катаўніцтва. Сваім часам Сталін сказаў, што ляпей расстраліць ста бязвінных, чымся выпусціць аднаго вінаватага.

Камунізм, толькі камунізм парадзіў спосабы й методы ішчэчныя дзеяція мільёнаў сваіх і чужих грамадзянай. Першыя прозывіщы ў гісторыі генацыду 20-га стагодзідзя: Ленін, Дзяржынскі, Сталін іхні спадкемцы Ягода, Яжоў і Хрушчоў.

Прытыцкі піша: «У мяне, калі я пішу гэтыя радкі, перад вачымі паўсталі съветльныя вобразы многіх таварышаў, якія аддалі свае маладыя жыцці за шчасце народу».

Прытыцкі ўсяго-на-ўсенькага называе чатырох таварышоў, па якіх пралівае сълезы. Калі-б ён быў сумленным чалавекам, ён крываў плакаў-бы за свой замучаны бальшавіцкі народ. Ён сказаў: у мяне паўстаюць сумныя вобразы чатыраў сънуў і дачок мае бацькаўшчыны — дзяржайнаў мужоў, пісменнікоў, кампазытараў, артыстых, журналистых, навуковцаў, съявтароў, настаўнікаў, работнікаў, сляняў, якім забралі жыцці і здароўе на высылках і ў падвалах ЧК-ГПУ-НКВД-МВД-КГБ. Каб Прытыцкаму быў зразумелы ягоны ўдзел у ішчэчныі святога народу, варта прывесці яму дэмографічную статыстыку.

У 1897 г. на Беларусь было 10 300 000 жыхароў. Пры ўласцівым Беларусі на туральным прыросце, калі-б ні было войнай, у 1959 г. на Беларусь павінна было-бы быць 25 720 000 жыхароў. Адлічыўшы ад гэтага страты дзвюх съветльных войнай і жыхарства тэрыторыяй, прысабечаных Расей або раздадзеных

## Адказ С. Прытыцкаму

(Заканчэнне з папярэдняга нумару)

суседзям у парадку палітычных канштаў (Смаленшчына, Бранішчына, Віленшчына, Беласточчына, Дзіўнішчына), ды адлічыўшы таксама эміграцыю — бяручу ўсё разам як страту 12 150 000 жыхароў — на тэрыторыі сяньнішнія савецкага Беларусі павінна быў-бы налічвацца 13 570 000 жыхароў. Тымчасам перапіс 1959 году даў сумны й жахлавы вынік... 8 мільёнаў. Дзе-ж падзеліся больш за піць з палавінаю мільёнаў асобаў? — Пра гэта ў савецкай Беларусі нікто не адважаецца ні пытада, ні гаварыць, але пра гэта ведама цэламу вольнаму съвету.

Прытыцкі, сам правакатар, стараючыся выклікаць у чытага абурніце, наракае: «Апроч катаванінай, дэфэнзыўны рактаўкавала засылку ў рады кампартыі правакатараў».

Бяспречна, паліцыя, як кожная паліцыя на съвеце, старалася практыкаўца і гэты способ. Рабіла яны гітак, аднак, не на пачатку існавання кампартыі, але насыля, калі ашуканыя агенты Масквы маладыя хлапцы, адседзеўшы ў вастрагах, паварочалісі дамоў, дык польскай паліцыі ні лішне й треба было засылаць правакатараў. Былыя ахварыя камуністычнага дурману самі выдавалі ў руки паліцыі маскоўскіх агентаў, каб зыліківідаць іхную пагрозу.

На дадов свайго цьвердзання я прывяду прыклад Наваградзкага раёну, што мне больш ведамы ды напэўна ведамы й Прытыцкаму, бо ён заве Наваградзкі раён скамунізаваў. Падам таксама ведамыя яму прозвішчы тых, што правакатары ў польскай паліцыі, будучы ў кампартыі, ды тых, што парвалі з ёй, якія сталіся інфарматарамі польскаса дэфэнзывы. Восі першая група іх: Заікамоніч, Бушэйка, Гаўрош, Пронька сын, Фурса, Любчанска, Коршун; гэтуку самую дзеянасць праводзіў і Зінкі-Хамара. Усе яны з прыходам бальшавікоў были арыштаваныя (апрача Фурса, што быў забыт ў лесе ўлетку 1939 г.). Усе яны наядвали дзе дзеліся, за выняткам Зінкі-Хамары, што неўкай цаной вытаргаваў сабе волю. Да другое группы да тых, што парвалі з камунізмам ды пайшли на працу да польскай паліцыі, належалі: Дударэвіч, Раманюк, Грамыка, Яцкевіч і Турок. Да трэцяе группы належалі гадунцы кампартыі, што хадзілі з брэйгом у руках па сваіх суседзях і вымагалі золата ды амэрыканскіх далаў. Парамішы аднаго селяніна, гадунцы кампартыі з пярэпалаху павыдавалі адзін аднаго. Зь ліку 16-х чатырох было засуджана на пажыццёвас зынволенне; рэшта атрымала ад двух да чатырох гадоў турмы. Восі да чаго даводзіла узгадавальніца кампартыі насыведамыя вясковых юнакоў. Але ці можа забойца ўзгадаваць каго-некі іншага? Забойца ўзгадае толькі забойцу — гэта было ад

пачатку камунізму й будзе аж да ягона-га скону.

Чытаючы ўспаміны Прытыцкага, малодыши чытач (бо старэйшыя, бадай, усе выгубленыя на Беларусі) можа падумамаць: вось якія цуды вырабляла КПЗБ на Заходній Беларусі; без камуністых Паліакі, напэўна, усіх Беларусу парабілі-б Паліакамі, і ні было-бы нікага беларускага вызвольнага руху.

У запраўднасці ж КПЗБ толькі разьбіла беларускеса вызвольнаны змаганы. Нацыянальную съведамасць ды ймкненні да незалежнага жыцця беларускі народ выказаў ужо ў 1917 г., на Усебеларускім кангрэсе, і 25 сакавіка 1918

тыя і савецкай уладай. Памятайце, што яно дасталося нялягка.

Чытаючы ўспаміны Прытыцкага, малодыши чытач (бо старэйшыя, бадай, усе выгубленыя на Беларусі) можа падумамаць: вось якія цуды вырабляла КПЗБ на Заходній Беларусі; без камуністых Паліакі, напэўна, усіх Беларусу парабілі-б Паліакамі, і ні было-бы нікага беларускага вызвольнага руху.

У запраўдніці ж КПЗБ толькі разьбіла беларускеса вызвольнаны змаганы. Нацыянальную съведамасць ды ймкненні да незалежнага жыцця беларускі народ выказаў ужо ў 1917 г., на Усебеларускім кангрэсе, і 25 сакавіка 1918

тыя і савецкай уладай. Памятайце, што яно дасталося нялягка.

Чытаючы ўспаміны Прытыцкага, малодыши чытач (бо старэйшыя, бадай, усе выгубленыя на Беларусі) можа падумамаць: вось якія цуды вырабляла КПЗБ на Заходній Беларусі; без камуністых Паліакі, напэўна, усіх Беларусу парабілі-б Паліакамі, і ні было-бы нікага беларускага вызвольнага руху.

У запраўдніці ж КПЗБ толькі разьбіла беларускеса вызвольнаны змаганы. Нацыянальную съведамасць ды ймкненні да незалежнага жыцця беларускі народ выказаў ужо ў 1917 г., на Усебеларускім кангрэсе, і 25 сакавіка 1918

тыя і савецкай уладай. Памятайце, што яно дасталося нялягка.

Чытаючы ўспаміны Прытыцкага, малодыши чытач (бо старэйшыя, бадай, усе выгубленыя на Беларусі) можа падумамаць: вось якія цуды вырабляла КПЗБ на Заходній Беларусі; без камуністых Паліакі, напэўна, усіх Беларусу парабілі-б Паліакамі, і ні было-бы нікага беларускага вызвольнага руху.

У запраўдніці ж КПЗБ толькі разьбіла беларускеса вызвольнаны змаганы. Нацыянальную съведамасць ды ймкненні да незалежнага жыцця беларускі народ выказаў ужо ў 1917 г., на Усебеларускім кангрэсе, і 25 сакавіка 1918

тыя і савецкай уладай. Памятайце, што яно дасталося нялягка.

Чытаючы ўспаміны Прытыцкага, малодыши чытач (бо старэйшыя, бадай, усе выгубленыя на Беларусі) можа падумамаць: вось якія цуды вырабляла КПЗБ на Заходній Беларусі; без камуністых Паліакі, напэўна, усіх Беларусу парабілі-б Паліакамі, і ні было-бы нікага беларускага вызвольнага руху.

У запраўдніці ж КПЗБ толькі разьбіла беларускеса вызвольнаны змаганы. Нацыянальную съведамасць ды ймкненні да незалежнага жыцця беларускі народ выказаў ужо ў 1917 г., на Усебеларускім кангрэсе, і 25 сакавіка 1918

тыя і савецкай уладай. Памятайце, што яно дасталося нялягка.

Чытаючы ўспаміны Прытыцкага, малодыши чытач (бо старэйшыя, бадай, усе выгубленыя на Беларусі) можа падумамаць: вось якія цуды вырабляла КПЗБ на Заходній Беларусі; без камуністых Паліакі, напэўна, усіх Беларусу парабілі-б Паліакамі, і ні было-бы нікага беларускага вызвольнага руху.

У запраўдніці ж КПЗБ толькі разьбіла беларускеса вызвольнаны змаганы. Нацыянальную съведамасць ды ймкненні да незалежнага жыцця беларускі народ выказаў ужо ў 1917 г., на Усебеларускім кангрэсе, і 25 сакавіка 1918

тыя і савецкай уладай. Памятайце, што яно дасталося нялягка.

Чытаючы ўспаміны Прытыцкага, малодыши чытач (бо старэйшыя, бадай, усе выгубленыя на Беларусі) можа падумамаць: вось якія цуды вырабляла КПЗБ на Заходній Беларусі; без камуністых Паліакі, напэўна, усіх Беларусу парабілі-б Паліакамі, і ні было-бы нікага беларускага вызвольнага руху.

У запраўдніці ж КПЗБ толькі разьбіла беларускеса вызвольнаны змаганы. Нацыянальную съведамасць ды ймкненні да незалежнага жыцця беларускі народ выказаў ужо ў 1917 г., на Усебеларускім кангрэсе, і 25 сакавіка 1918

тыя і савецкай уладай. Памятайце, што яно дасталося нялягка.

Чытаючы ўспаміны Прытыцкага, малодыши чытач (бо старэйшыя, бадай, усе выгубленыя на Беларусі) можа падумамаць: вось якія цуды вырабляла КПЗБ на Заходній Беларусі; без камуністых Паліакі, напэўна, усіх Беларусу парабілі-б Паліакамі, і ні было-бы нікага беларускага вызвольнага руху.

У запраўдніці ж КПЗБ толькі разьбіла беларускеса вызвольнаны змаганы. Нацыянальную съведамасць ды ймкненні да незалежнага жыцця беларускі народ выказаў ужо ў 1917 г., на Усебеларускім кангрэсе, і 25 сакавіка 1918

тыя і савецкай уладай. Памятайце, што яно дасталося нялягка.

Чытаючы ўспаміны Прытыцкага, малодыши чытач (бо старэйшыя, бадай, усе выгубленыя на Беларусі) можа падумамаць: вось якія цуды вырабляла КПЗБ на Заходній Беларусі; без камуністых Паліакі, напэўна, усіх Беларусу парабілі-б Паліакамі, і ні было-бы нікага беларускага вызвольнага руху.

У запраўдніці ж КПЗБ толькі разьбіла беларускеса вызвольнаны змаганы. Нацыянальную съведамасць ды ймкненні да незалежнага жыцця беларускі народ выказаў ужо ў 1917 г., на Усебеларускім кангрэсе, і 25 сакавіка 1918

тыя і савецкай уладай. Памятайце, што яно дасталося нялягка.

Чытаючы ўспаміны Прытыцкага, малодыши чытач (бо старэйшыя, бадай, усе выгубленыя на Беларусі) можа падумамаць: вось якія цуды вырабляла КПЗБ на Заходній Беларусі; без камуністых Паліакі, напэўна, усіх Беларусу парабілі-б Паліакамі, і ні было-бы нікага беларускага вызвольнага руху.

У запраўдніці ж КПЗБ толькі разьбіла беларускеса вызвольнаны змаганы. Нацыянальную съведам



